

Ба242245

241632

~~зг 35118~~


К. Езавітаў

# Беларусы ў Літве

9/599.

Рыга, 1932

Выданьне Беларускага Выдавецтва ў Латвії




Ба242245  
72  
4

К. Езавітаў

1964 г.

# Беларусы ў Літве



Рыга, 1932

Выданье Беларускага Выдавецтва ў Латвії

Ба242245  
2005

Беларуское  
Союзное Университет  
имени Я. Купалы

### **Склады выданья:**

- Рыга** — ў Беларускім Выдавецтве ў Латвії, Rigā, Elija ielā, 20, dz. 25. Baltkrievu Izdevniecība.
- Дзьвінск** — у падетаўніка Беларускага Выдавецтва, гр. А. Барткевіча, Daugavpils, Jatnieku ielā, 13, dz. 4.
- Люцын** — у Люцынскім Аддасле „Т-ва беларускіх вучы-  
цялёў“, Ludzā, Vokzales ielā, 49.
- Вільня** — у Беларускай Кнігарне гр. В. Мавкевіча, Wilno, Ostrobramska, 1. Ksegarnia Białoruska.
- Коўна** — у Беларускім Аддасле пры кнігарне гр. С. Яка-  
вюка — „Кнуга“, Kaunas, Laisves alleja, 26.
- Бэрлін** — у Хаўрусе студэнтаў - беларусаў у Нямеччыне,  
Weissruthenischer Hochschülerverein, Berlin-Mahlsdorf -Süd,  
Brüshsalerstr. 38. (bei Andrey Borowsky).
- Прага** — у Беларускім Нацыянальным Камітэце—Praha II,  
Wendrigova, 4. Prof. Mikola Weršinin.
- Чыкаро** — у Беларускім Нацыянальным Камітэце —  
Whiteruthenian American National Association, 669 Wri-  
ghtwood av. Chicago, Illinojs.

## I. Лічба беларусаў у сучаснай Літве.

Згодна першага Усерасейскага перапісу 1897 году, ў межах сучаснай Літоўскае Рэспублікі пражывала 70.300 беларусаў. Аднак, першы Літоўскі дзяржаўны перапіс жыхарства, зроблены ў 1923 годзе, паказаў для беларусаў вельмі малую лічбу — усяго 4.400 чалавек. Такім чынам лічба беларускага жыхарства ў Літве за час вайны і рэвалюцыі зменілася, нібы-та, аж у 20 разоў. Калі прыгледзіцца да ніжэй друкуемай табліцы этнографічнага складу Літвы, дык мы ўбачымо, што агульнае зменшанье жыхарства і паасобных нацыянальнасцяў зусім не такое катастрафічнае, як гэта выявілася для беларусаў, а гэта азначае, что ў справе падлічэння лічбы беларусаў, пад час перапісу 1923 году, адбыліся нейкія недарэчнасці. Лічба беларусаў у сучаснай Літве павінна быць у добрых дзесятак разоў большаю. Калі параянцаў вынікі перапісу 1897 году з вынікамі перапісу 1923 году, дык атрымаемо гэткую табліцу:

Нацыя- нальнасць.	Згодна перапісу 1897 г.		Згодна перапісу 1923 г.	
	Лічба жыхарства.	%/₀ %/₀	Лічба жыхарства.	%/₀ %/₀
Літоўцы	1.385.600	66,7	1.701.900	83,9
Жыды	261.200	12,2	153.700	7,6
Полякі	176.800	8,8	65.600	3,2
Расейцы	91.900	4,5	50.500	2,5
<b>Беларусы</b>	<b>70.300</b>	<b>3,4</b>	<b>4.400</b>	<b>0,2</b>
Немцы	47.000	2,3	29.200	1,4
Латышы	35.200	1,7	14.900	0,7
Іншыя	2.200	0,1	1.600	0,1
Чужаземцы	6.600	0,3	7.200	0,4
<b>Р а з а м</b>	<b>2.076.800</b>	<b>100,0</b>	<b>2.029.000</b>	<b>100,0</b>

Разгледзіўшы ўважліва гэтую табліцу (узята намі з „Географіі Літвы“ — А. І. Тымінскага, Кацлас, 1931 г., старонка 11-я), мы павінны прыйсьці да перакананьня, што значная частка беларусаў па вераспаведальнаму прынцыпу была аднесена да расейцаў (праваслаўных) і да палякаў (частка каталікоў-беларусаў). Такое аднясеньне зусім магчыма, бо ступень нацыянальнае съядомасці сярод вясковага беларускага жыхарства была дужа малая, а па гарадох і мястэчках Літоўскай Рэспублікі, у той час не існавала ніякіх беларускіх меншасцёвых арганізацый. Расейцы-ж і палякі, якія з першых дзён існаваньня Літоўскае дзяржавы заклалі свае меншасцёвые арганізацыі і школы, здолелі захапіць уплыву на беларускую масу і трymаюць большасць яе пад сваімі ўплывамі аж да гэтага часу.

Што лічба беларусаў у Літоўскай Рэспубліцы павінна быць большай, мы адразу пераконываемося, калі заглянем у даныя перапісу 1923 году па веравызнаньням. Каталікоў у Літве — 80,5%, лютэранаў — 8,8%, рэфарматараў — 0,7%, праваслаўных — 1,1%, старавераў — 1,4%, іншых хрысьціянаў — 0,1%, юдэяў — 7,3%, розных нехрысьціянскіх веравызнаньняў — 0,1%. Запраўднымі этнографічнымі расейцамі- маскалямі ў Літве мы можамо лічыць толькі старавераў, якія запраўды перасяліліся ў Літву з Маскоўшчыны, але іх усяго — 1,4%, ці ў пераводзе на лічбы — 28.400 чалавек. Знача з агульнае лічбы расейцаў у 50.500 чалавек, адзначаных перапісам 1923 году, значная частка з'яўляецца праваслаўнымі, а іменна: 1,1% ці 22.100 чалавек. З гэтае лічбы праваслаўных толькі мо<sup>ж</sup> якіх 1000 ці 2000 чалавек з'яўляюцца выхадцамі з Маскоўшчыны, а рэшта — усе: гарадзенцы, віленчукі, менчукі, віцебчукі, магілёўцы, гомельцы, палячане ды тутэйшыя нова-александраўцы і траччане, а знача — безумоўная этнографічныя беларусы. З гэтага відаць, што ў графу „расейцаў“ аднесена на менш 20.000—18.000 беларусаў-праваслаўных. Трэба думачыць, што гэткая-ж, калі на большая, лічба беларусаў-каталікоў трапіла па перапісу ў „палякі“. Гэта азначае, што зараз ў Літве знаходзіцца на менш 45.000—40.000 беларусаў. Аднак, уся гэтая маса зусім неарганізавана на нацыянальна-беларускім грунце і нямаль цалком знаходзіцца пад расейска-польскім кірауніцтвам.

Такім чынам — у межах сучаснай Літоўскае Рэспублікі адбываецца і далей векавечны працэс апалалячываньня і абмаскаліваньня крывіцка-беларускага жыхарства, і сама Рэспубліка, быццам, дапамагае гэтаму шкоднаму працэсу, бо яна субсыдзіруе польскія і расейскія школы, у якіх гэты працэс адбываецца, а беларусам не дae асьветы ў іх роднай мове. Адсутнасць у Літве беларускіх школы і культурна-асьветнае працы сярод беларускага жыхарства прыводзে ў выніку да таго, што ў сучаснай Літоўскай Рэспубліцы, за кошт беларускае люднасці, павялічваецца лічба польскія і расейскія меншасці, а гэта адчыняе дарогу да палітычных уплываў, гістарычна варожых на толькі ідэі беларускага нацыянальнага адраджэння, але і самому існаванню незалежнае Літоўскае дзяржавы.

## II. Палітычна-праўны стан беларусаў у Літве.

Хто вінны ў стварыўшымся зара<sup>4</sup> стане рэчаў?

Хто вінны ў тым, што пры наяўнасці 40.000 беларускага жыхарства ў межах сучаснае Літоўскае Рэспублікі, гэты беларусы да гэтага часу не былі арганізаваны, як нацыянальная меншасць і не карысталі сваіх бязумоўных правоў на школу і асьвету ў роднай мове?

— Бязумоўна, больш за ёсіх вінны самі беларусы і тыя беларускія ўстановы, якія стала працавалі, або толькі гасцівалі ў Коўне, але значная доля вінны ляжыць і на тэй частцы палітычных кіраўнікоў Літвы, якія праглядзелі існаванье беларускае меншасці ў межах сучаснае Літоўскае Рэспублікі і аддалі гэтую меншасць на расправу ў расейскія і польскія руکі.

Літоўская вялікая палітыка, у свой час больш цікавілася беларусамі ў Заходній Беларусі, у Віленшчыне і Горадзеншчыне, ды ўстанаўленнем контакту з Беларускім эміграцыйным урадам Б.Н.Р., чым лёсам беларускае меншасці, якая апынулася ў сучасных межах Рэспублікі. Тоє-ж самае трэба сказаць і аб беларускіх арганізацыях, якія да 1927 году працавалі ў Коўне: яны таксама не з'явілі, што ў Нова-Аляксандраўшчыне, у Трочышчыне і іншых прымежных раёнах жыве значная беларуская маса, якой трэба дадаць і школу, і кнігу, і тэатр у беларускай мове.

Беларуская меншасць у Літве не з'явілася кіруючымі літоўскімі і беларускімі палітыкамі таму, што абедзве стараны не да ацэнівалі таго, якое вялікае значанье для абодвух народаў можа мець самы факт існаванья беларускае меншасці ў Літве, а таксама і магчымасць праз яе існаваніцу запраўды моцныя, шчыры і прыязныя літоўска-беларускія адносіны. Між тым існаванье і паважная культурна-асьветная праца беларускае меншасці ў межах сучаснае Літвы, ў значнай меры, прадвызначае лёс Літвы будучае і далейшае развіццё ідэі беларуска-літоўскага сапрацаўніцтва. Справа ў тым, што беларускае грамадзтва і широкія колы працоўнага беларускага народу ўжо дайшлі да тae ступені палітычнае і нацыянальнае съядомасці калі ня вераць голым словам і абяцанкам, хаця-бы яны былі самымі прыгожымі і на ўсе 100 процентаў шчырымі,—беларускае грамадзтва у ацэнцы тых ці іншых падзеяў ужо можа лічыцца толькі з фактамі, якія яно можа назіраць у штодзеннім жыццю.

Паважная і сур'ёзная пастаноўка беларускае меншасці веє справы ў Літве зараз-жа адазваліся бы і далёка па-за межамі яе, выклікаючы зъявы і чыннікі, якія зараз немагчыма нават у поўнай меры прадугледзіць, але якія бязумоўна ўмацоўвалі бы як стан Літоўскае Рэспублікі і прыязнь да яе ў Заходній Беларусі, так і далейшае развіццё беларускага адраджэнчага руху ў розных краёх.

### III. Асьвета беларусаў у Літве у сучасны момант.

У працягу некалькіх год, пачынаючы з 1925 году, мы ня раз звярталі ўвагу — і праз газэту „Голос Беларуса“ і ў іншых выданьнях — на канешную патрэбу самаарганізацыі беларускае меншасці ў Літве, у першую чаргу на грунце культурна-асьветным, каб спыніць далейшую русіфікацыю і полонізацыю беларускага жыхарства праз школы гэтых варожых нашаму адраджэнню меншасцяў. Аднак час ішоў, патрэбнай ініцыятыўнай групы сярод беларускае меншасці ў Літве не складалася і працэс уцягівання беларускае школьнага моладзі ў расейскія і польскія школы ўсё больш павялічаўся. У 1929 годзе, праз 10 год існаванья незалежнае Літоўскае Рэспублікі, школьнага спраўы ў Літве стаяла гэтак, як паказана ў табліцы.

Тыпы школ	Літоўская	Жыдоўская	Польская	Нямечкая	Латыская	Расеская	Беларуская	Мядзельская	Разам
I. Пачатковыя школы	1997	135	91	22	10	91	1	29	2306
клясовых камплект. у іх . . . . .	2738	246	126	36	13	26	1	38	3224
Утрымоўваюцца: за кошт Міністэрства Асьветы . . . . .	206	6	—	—	—	—	1	7	220
самаўрадамі . . . . .	2513	213	40	27	13	20	—	31	2857
прыватнага арганізац. з дапамогай Ураду . . . . .	17	14	2	—	—	5	—	—	38
без падрымкі за прыватныя сродкі . . . . .	2	13	84	9	—	1	—	—	109
II. Вучыцельская сэмінары . . . . .	9	1	—	—	—	—	—	—	10
з іх дзяржаўных . . . . .	5	—	—	—	—	—	—	—	5
прыватных з дапамо- гаю Ураду . . . . .	4	1	—	—	—	—	—	—	5
III. Сярэднія школы, прагімназіі і курсы	64	17	1	2	1	1	—	—	86
з іх: дзяржаўных . . . . .	48	—	—	—	—	—	—	—	48
з дапамог. ад Ураду . . . . .	13	4	—	—	1	—	—	—	18
прыватных . . . . .	3	13	1	2	—	1	—	—	20
IV. Гімназіі і спэци- яльныя школы . . . . .	36	11	3	1	—	1	—	—	52
урадовых з іх . . . . .	18	—	—	—	—	—	—	—	18
з дапамог. ад Ураду . . . . .	16	8	1	1	—	1	—	—	26
прыватных . . . . .	3	3	2	—	—	—	—	—	8

Як бачым, на ўсю Літоўскую Рэспубліку у 1929 г. існуе ўсяго адна беларуская пачатковая школа. Німа ні вучыцельская сэмінары, ні гімназіі, ні якіх-колечы курсаў. Да і тая адзіная беларуская школа падлягае апяканью Бюро расейскіх пачатковых школ, якое аб'еднывае працу расейскіх настаўнікаў Літвы і рупіцца аб

умацаваныні расейскае школы і асьветы ў межах Літоўскае Рэспублікі. І гэта ў той час, як Літва рыхтуеца да атрыманьня ўлады над усею Віленшчынаю і добрым кавалкам Горадзеншчыны! Хто-ж будзе выкладаць у беларускіх школах Заходняе Беларусі? і хто будзе імі кіраваць? Ці ня тое-ж самае Бюро расейскіх школ? А мо' Бюро польскіх школ? Ці думае хто колечы аб кадрах настаўніцтва для беларускіх школ у будучыне?

Характэрна тое, што расейцы добра ведаюць, што яны ў Літве захапілі чужое (як ведаюць гэта і палякі), а таму і ў сваіх бюро, і ў сваіх выданьнях, і ў статыстычных аглядах, яны старава зъмешваюць весткі аб беларускіх і расейскіх школах у адну кучу, каб ня кідалася ў вочы жудаснае становішча беларускае школы. Гэтак у той-же „Географіі Літвы“ — А. Тымінскага, на старонцы 26-й знаходзімо цікавую табліцу, якая гавора сама за сябе і ў якой выяўлены буйны ўзрост расейскае школы за копт беларусаў. Табліца гэтая мае загаловак — „Свѣдченія о русскихъ и бѣлорусскихъ школахъ за время 1920—1929 г.г.“ — і выглядае гэтак:

На 1-е студзеня	Лічба расейскіх і беларускіх школ	Камплектаў клясавых у іх	Вучыцялёў у іх	Вучняў у школах			Лічба вучняў беларускіх школах
				хлапчоў	дзяўчат	разам	
1920 году	3	3	3	79	81	160	0,20
1921 "	4	5	3	139	135	274	0,25
1922 "	6	7	8	309	258	567	0,47
1923 "	11	15	15	390	304	694	0,59
1924 "	12	16	16	412	349	761	0,65
1925 "	12	17	17	416	356	772	0,63
1926 "	12	17	17	450	350	800	0,68
1927 "	17	23	23	506	349	855	0,70
1928 "	18	23	23	—	—	860	—
1929 "	22	27	27	—	—	950	—

Зьвярніце ўвагу на тры рэчы: па-першы, у табліцы нідзе не адзначана асобна колькі ёсьць расейскіх і беларускіх школ\*); па-другое, чым больш павялічваецца лічба школ, тым меншаю аказваеца лічба вучняў у беларускіх школах; нарэшті трэцяе, самае галоўнае,— у 1921 годзе лічба вучняў-беларусаў была нямаль аднальковая з лічбай вучняў у расейскіх школах (разам у беларусаў і расейцаў 274 вучня, а з іх у беларусаў — 105 вучняў), а зара лічба беларускіх вучняў зышла зусім на-нет. Якая лічба вучняў-беларусаў была ў 1920 годзе — зусім не паказана. Ці ня была яна большаю за лічбу вучняў-расейцаў?

\* ) Па прыватных вестках, якія да нас дайшлі, у Літве было тры беларускія школы.

Чаму гэтак памяншаўся з году-ў-год лік вучняў-беларусаў?

Мы лічым, што ў гэтым вінны той настаўнік-расеяць, які ў гэтай школе працаваў і які лічыў сваім „патрыётычным“ абавязкам перарабіць беларускую школу на расейскую.

На разглядзе ўсіх гэтых табліц, паўстае пытаньне:

А як-жа зара', у 1932 годзе, стаіць справа беларускае школы ў Літве? Ці няма якога-колечы палешшаньня?

— Нічога падобнага! — Зара' ў Літве ўжо няма ніводнае беларускае школы!

#### IV. Ці вялася у Літве да 1932 году беларуская грамадзкая праца?

Так стаіць справа на грунце асьветным. Што да галіны эканамічнай і палітычнай - грамадзкой, дык тутака беларуская меншасцёвая справа ў Літве стаіць таксама кепска: ніякіх арганізацый беларускіх, якія займаліся бы гэтымі справамі, ў Літве зусім няма. Была ў 1925 годзе зроблена спроба арганізаваць у Коўне Беларускі Нацыянальны Камітэт і аб'яднаць каля яго беларускае грамадства, аднак праца гэтая не атрымала патрэбнага развіцця. Камітэт быў створаны, але, дзякуючы негатыўнаму адношэнню да яго з боку некаторых упльковых літоўскіх урадоўцаў і з боку сапрацоўнічаўшых з літоўскім міністэрствам міжнародовых спраў гр. гр. В. Ластоўскага і К. Душэўскага, Беларускі Нацыянальны Камітэт у Літве не зрабіўся беларускай грамадзкой меншасцёвой арганізацыяй для абслугоўванья тых беларусаў, што маюць літоўскае грамадзянства, а ператварыўся ў беларускую эмігранцкую арганізацыю. Зусім зразумела, што заданьнем эмігранцкае арганізацыі не зьяўлялася, і не магло зьяўляцца, праца над аб'яднаньнем і культурна-асьветным абслугоўваньнем беларускае меншасці ў Літве, а таму Беларускі Нацыянальны Камітэт нічога і не зрабіў для нацыянальнага ўсъведамлення і арганізацыі гэтае беларускае меншасці\*). Ня дзіва, што цэлы шэраг, нават нацыянальна - съядомых беларусаў-праваслаўных быў уцягнены расейцамі (з браку беларускіх арганізацый) у арганізацыі расейскія, як эканамічныя, так і палітычныя, і дабрачынныя, і нават культурна - асьветныя. З гэтай-же прычыны шмат беларусаў-каталікоў апынулася ў арганізацыях польскіх. Гэта надзвычайна ненармальная ўмациўвала стан расейцаў і палікаў у Літве, біла па беларускай меншасці і перашкаджала яе арганізацыі.

Беларускае сялянства па валасцёх і беларускае жыхарства па гарадох, ія маючы сваіх беларускіх арганізацый, хочучы-няхочучы, павінна было звязацца да грамадзкіх арганізацый іншых славянскіх нацыянальнасцяў і, такім чынам трапляла ў асяродак чу-

\* На працы Беларускага Нацыянальнага Камітету мы ў давым нарысе не спыняемося, бо праца яго была ўпонках жыцця беларускае меншасці.

жых і варожых беларускаму нацыянальна-сацыяльнаму адраджэнню ўпłyваў. І чым больш складаным і цяжкім у апошнія гады рабілася жыцьцё беларускага селяніна і ня маючага сталага заробку беларускага інтэлігэнты ды гародзкога працаўніка, — тым часьцей яны павінны былі звязратацца за парадамі ў чужыя арганізацыі і тым больш псыхолёгічна адрываліся ад роднага караня і аддаляліся ад думкі аб патрэбе ўласнае беларускае самаарганізацыі.

Адзінае, што здолелі зрабіць беларусы ў Літве, гэта — выпусьціць некалькі добрых кніжак. Але гэта справа была прароблена не беларускім грамадствам у Літве, не беларускаю меншасцю, а паасобнымі персанамі, нямель выключна адным гр. Вацлавам Ластоўскім ды ягоным супрацоўнікам К. Дуж-Душэўскім. Гэтая выдавецкая справа, пры ўсей яе бязумоўнай і вялікай вартасці, аднак звязалася працаю аднабаковою і ні ў якой меры не дапамагала самаарганізацыі беларускае грамадзкасці і беларускае меншасці ў Літве\*). У апошнія-ж чатыры-пяць год, з ад'ездам з Коўны гр. В. Ластоўскага, і гэтая выдавецкая справа, зусім спынілася.

Такім чынам, мы можамо канстатаваць, што беларускай грамадзкай працы сярод беларускае нацыянальнае меншасці ў Літве да гэтага часу не вялося.

Ня можна тутака не адзначыць яшчэ аднай дужа харектэрнаі рысы, добра вымалёўваючай з боку псыхолёгічнага настроі значнай лічбы беларускіх інтэлігэнтаў у Літве, а таксама і настроі некаторай часткі літоўскага грамадства, прыхільнага да беларусаў. — Гэтыя грамадзяне, вось ужо ў працягу нямель дзесяцігодзьдзя, ніяк ня могуць пазбавіцца ад зачараўання тae пары „вялікіх плянаў“ і „вялікіх пачынанняў“, якія намячаліся ў эпоху цеснага беларуска-літоўскага дзяржаўнага сапрацоўніцтва, у чатырохлэцце — 1919-га, 1920-га, 1921-га і 1922-га гадоў\*\*). Тады ніхто не затрымоўваўся на „малых“ справах, тады ніхто не цікавіўся „малаю рольлю“. Пляны і маштабы былі надзвычайна вялікія, адкрываліся шырокія перспектывы і для працы і для асобных адзінак. На фоне гэтых перспектывў пытаньне аб арганізацыі беларускае меншасці ў межах сучаснае Літвы здавалася настолькі дробным, што аб ім ня варта і гутарыць — большасць грамадзян, як мы ўжо казалі вышэй, прост гэтага пытання не заўважала. Зара' сітуацыя ўжо зусім ня тая — яна даўно ўжо і рапчуча зъмянілася, але „пляны“ і „надзеі“ на ней-

\*). Цікава, да рэчы, тутака адзначыць, што беларуская выдавецкая справа у Літве была звязана, чамусыці, не з міністэрствам асьветы, што было-б зусім нармальная для гэткае паважнае культурнае справы, а з міністэрствам міжнародовых спраў, што надавала ўжо справе харектар нейкое палітычнае акцыі. Трэба спадзявацца, што культурна-асьветная праца беларускае меншасці ў Літве ў далейшым ня будзе над апеку міністэрства замежны спраў, а будзе месьць звязкі з міністэрствам асьветы і самаўрадам.

\*\*) Глядзі наш парыс — „Да гісторыі беларуска-літоўскага дзяржаўнага сапрацоўніцтва ў 1918—1922 гадох.“

кую зъмену, на зварот старой сътуацыі і старых магчымасьцей усё яшчэ жывуць у некаторых сэрцох і ўсё яшчэ перашкаджаюць некаторым грамадзянам спусьціца да роўні „малых“, штодзёных спраў і інтарэсаў малога маштабу.

## V. Першыя крокі на шляху да аб'яднанья беларускае меншасьці у Літве.

За апошні год у жыцьці беларускае меншасьці ў Літве наступіў некаторы пералом. Пад напорам беларускае грамадзкасьці, беларускія дзеячы ў Літве, пачынаючы з лета 1931 году, заварушыліся і ўзяліся за арганізацыйную працу над аб'яднаньнем беларускае меншасьці. Пасля шэрагу нарад, у восені мінулага году стварылася ініцыятыўная група, з гр. гр.: Сымонам Якавюком, Карапінай Плескачэўскай і Васілём Барысовічам на чале, якая апрацавала статут „Беларускага Культурна-Асьветнага Таварыства ў Літве“ і падала яго на зацверджанье.

Нямаль усю зіму 1931-32 году цягнулася справа разгляду і зацверджанья статуту адпаведнымі літоўскімі ўладамі, і толькі 28 лютага 1932 году адбыўся, нарэшті, першы агульны ўстаноўчы сход новастворанага беларускага таварыства.

На сходзе гэтым прысутнічала 37 асоб, якія абрали першое Праўленье Т-ва ў складзе: старшыні — С. Якавюка, намесніка старшыні — А. Матача, скарбніка — К. Плескачэўскай, сакратара — С. Дзядзевіча, сябры праўлення — Г. Радзюка і кандыдатаў — Я. Ісінскага і В. Барысовіча. Часовае бюро Т-ва адчынілася ў Коўне на Лайсвейс алее № 26.

Сваім першачарговым заданьнем новастворанае Таварыства лічыць, як гэта можна ўгледзіць з § 2 статуту Т-ва, — арганізацыю беларускае меншасьці і працу над узаемным беларуска-літоўскім культурным еднаньнем. Памянёны параграф статуту Т-ва кажа аб гэтым так:

„Мэты Т-ва: а) злучыць усю меншасьць беларускае нацыянальнасці — як места Коўна, так і ўсей Літоўскай Рэспублікі — на падставах здаровай культурна-нацыянальнай працы; б) рупіца аб таварыскім збліжэнні з літоўскім грамадзкім дзеячамі, каб узгадаваць маладое беларуское пакаленіе ў духу літоўскае дзяржаўнасці і закаханьня да літоўскае культуры; в) пашыраць сярод беларусаў нацыянальную культуру; г) выховываць культурна-грамадzkіх дзеячоў; д) рупіца аб фізычным выхаванні беларускае моладзі“.

Маладое Т-ва было шчыра прывітана ўсім беларускім грамадствам, як у Літве, гэтак і ў Захадній Беларусі, і ў Латвіі, і замежамі, бо ўсе бачылі ў ім пачатак самаарганізацыі беларускае меншасьці ў межах сучаснага Літоўскага Рэспублікі. У сваіх прывітаньнях шмат хто з адказных беларускіх дзеячоў выражалі падкрэсліў

гэтую ролю Беларускага Культурна-Асьветнага Т-ва ў Літве і выка-  
заў надзею, што Т-ва съядома абмяжуецца ў сваёй працы чиста  
меншасцёвымі культурна-асьветнымі заданнямі, бо як раз у гэтым  
кірунку зара ляжыць цэнтр вагі беларускай працы ў Літве.

За кароткі час свайго існаванья Беларуская Культурна-  
Асьветнае Т-ва ў Літве ўжо здолела адчыніць у Коўне свой невя-  
лічкі клуб пад назовам „Беларуская Хатка“, які зъмешчаецца на  
вуліцы Крашэўскага № 34, у будынку старшыні Т-ва, гр. С. Якавю-  
ка. Клуб мае залю і сцэну для тэатральных пастановак, якія ўжо і  
ладзяцца Драматычнаю Дружынай Т-ва, пад рэжысурою гр. К. Пле-  
скачэўскай. Першая пастановка адбылася ў дзень адкрыцця клубу  
— 1-га траўня 1932 году. Ставілася п'еса-жарт Л. Родзевіча —  
„Зъянтэжаны Саўка“.

Зара Т-ва прыступіла да закладанья сваіх аддзелаў у пра-  
вінцыі. — Першы правінцыйны аддзел — ў месце Мерачы — адчынен-  
ны 24-га красавіка. На ўстаноўчым сходзе ў Мерачы прысутнічала  
30 асоб, якія абрали праўленье Мерачскага Аддзелу ў складзе:  
старшыні — М. Езайціса, сакратара — Я. Казуна, скарбніка — М. Гар-  
дзейчыка і кандыдата ў праўленіне — А. Белавусава.

Другі правінцыйны аддзел Т-ва адчыніўся ў Бразэлі, Мусь-  
нінскае воласці Вілкамірскага павету. Старшынёй Бразэльскага  
аддзелу абраны — гр. Антон Матач, намеснікам старшыні — Клім  
Герасімчык, а сакратаром — Сыцяпан Матач. Зара ідзе падрыхтоў-  
ка да закладзінаў трэцяга аддзелу Т-ва ў горадзе Зарабаю (Нова-  
Аляксандраўск).

Пасля стварэння шэрагу аддзелаў, Т-ва мае на мэце склікаць  
конфэрэнцыю беларускай меншасці ў Літве і дамагацца адчынен-  
ня беларускіх школ, вучыцельскае сэмінары і водпуску з дзяржаў-  
нага і самаўрадовых буджетаў дапамогі на беларускую нацыянальна-  
асьветную працу ў Літве.

Тым часам Ковенская Цэнтральнае Праўленіе не пакідае і  
бягучая працы сярод беларускага жыхарства ў Коўне: так — 11 чэр-  
веня ў зале Ратушы адбыўся канцэрт-балль, на якім з беларускімі  
съпевамі выступала гр. А. Латонас; 12 чэрвеня Драматычнаю Дру-  
жыну Т-ва паставлена быў у сваім клубе „Беларуская Хатка“ 2-гі  
спектакль у гэтым сезоне, шла п'еса Ф. Аляхновіча — „Чорт і Баба“;  
16 ліпеня ў зале клубу Т-ва адбыўся 3-ці спектакль, на якім ставі-  
лася камэдыя Крапіўніцкага — „Пашыліся ў дурні“; 6-га жніўня  
Драматычная Дружына Т-ва выяжджала на аўтобусе з першай па-  
становкою ў правінцыю, — быў зладжаны першы спектакль у Бра-  
зэльскім аддзеле Т-ва, ставілася камэдыя А. Радзевіча — „Зъянтэ-  
жаны Саўка“, і ў першыню выступаў вясковы Беларускі Хор, закла-  
дзены пры Бразэльскім Аддзеле грамадзянінам А. Матачом.

Такім чынам, трэба канстатаваць, што праца маладога „Бе-  
ларускага Культурна-Асьветнага Т-ва ў Літве“ разьвіваецца зусім  
памысна і ўжо мае дзе-якія вынікі і посьпехі.

## VI. Трэба усьцерагчыся ад паўтораньня памылак мінулага.

Мы, са свайго боку, са шчырай радасьцяй вітаемо гэтае абуджэнне беларускае меншасці ў Літве, бачым у ім пачатак рэальнае культурна-асьветнае працы і жадаемо яму поўнага посьпеху.

Аднак, вітаючи стварэнне беларускага меншасцёвага Культурна-Асьветнага Т-ва, мы хочамо перасьцярэць беларускую грамадзкасць ад паўтораньня шкодных памылак, зробленых у 1925 годзе пры закладзінах Беларускага Нацыянальнага Камітэту ў Літве. У той час ня ўсе съядомныя беларускія дзеячы зразумелі ўсю важнасць стварэння беларускае грамадзкае арганізацыі ў Коўне. Дзе-хто, асабліва гр. Вацлаў Юстынавіч Ластоўскі, які звыш меры завалены быў тады выдавецкай працай і звязанымі з ёю клопатамі, палічыў стварэнне Нацыянальнага Камітэту за лішніе, за непатрэбнае і нават некарыснае пачынанье. Седзючы за лістамі карэктury і рукапісамі, ня змог ён у належнай меры ацаніць тагачасную ситуацыю, а будучы стомлены выдавецкай працай і баючыся, што Камітэт, будзе перашкаджаючым тормазам наладжанаму ім выдавецтву, заняў супроць Нацыянальнага Камітэту і яго арганізатораў варожую пазыцыю. Гэтая бязгрунтоўная і неразумная варожасць выклікала войстрыя спрэчкі паміж гр. В. Ластоўскім і беларускім грамадзтвам, аб'яднаўшымся каля Камітэту, разబіла беларускія сілы ў Літве на два варожыя лягеры, ускладніла і аслабіла працу Нацыянальнага Камітэту ды, урашце, ударила і па самому В. Ластоўскуму і ягоных выдавецкіх пачынаннях, якія хутка былі спынены.

Горш за ўсё, што гэтыя ганебныя спрэчкі не былі зьліквідаваны ў нэтрах самой беларускай грамадзкасці ў Літве, а былі вынесены за межы яе. Абедзьве стараны, асабліва гр. В. Ластоўскі, выступалі ў літоўскай прэсе і такім способам уцягнулі зьдзіўлене літоўскае грамадзтва ў ролю съведкі і судзьдзі беларускіх унутраніх непараўмененняў. Эмушана было ў гэтай спрэчцы выказацца і беларускае грамадзтва ў Заходній Беларусі, у Латвіі і ў эміграцыі, бо ўсюль беларусы былі ўсхвіляваны наяўнай бязглуздаціці і шкоднасцю гэтае барацьбы \*).

Літоўскае грамадзтва ў гэтай спрэчцы выявіла сябе па-разнаму: прыхільнікі беларусаў стараліся ўразуміць гр. В. Ластоўскага, спыніць далейшае паглыбленьне барацьбы і давясці беларускае грамадзтва да паразумення; ворагі беларускага адраджэння, лятуцеўшыя за кошт беларусаў нешта здабыць для Літвы, —

\*). Глядзі газэты: „Голос Беларуса“, Рыга, 1925 г. №№ 4, 5, 6, 8, 10, 16; „Жыццё Беларуса“, Вільня, 1925 г. №№ 1, 3, 10; „Bielaruskaja Krynica“, Wilnia, 1925 г. № 36; „Грамадзкі Голос“, Вільня, 1925, № 31 (85), ды іншыя. Больш падрабязна справа гэтая разглядаецца намі ў кніжыцы — „Беларускае адраджэнне і літоўская палітыка“, якая зара' падрыхтоўваецца да друку.

наадварот, падтрымоўвалі В. Ластоўскага, і, кіруючыся лёзунгам— „Падзялляй і ўладарствуй!“ — падбухторывалі яго на новыя выпады супроць Беларускага Нациянальнага Камітэту, каб паглыбіць унутрашніе змаганьне сярод беларусаў; рэшта ліцьвіноў ставілася да гэтае спрэчкі індыфэрэнтна, назіраючы яе як вясёлы фарс, што, зусім зразумела, мала гонару рабіла для беларускай справы.

Было-б дужа прыкра, прост злачынна, калі-б і зара', хая-ж бы ў самай аддалёной меры, з чый бы то ні было віны, магла бы паўтарыцца гэткая бязглуздасць. І мы маємо надзею, што беларускае грамадства і паасобныя беларускія працаўнікі добра гэта разумеюць і ніколі не дадуць сябе справакаваць на ўнутрашніе, зусім зара, непатрэбнае марнаваньне сіл у такі адказны момант, як закладзіны падвалінаў пад гмах беларускае меншасцёвае працы ў Літве.

Яшчэ адна дужа важная заўвага: беларуская меншасць зможа моцна арганізавацца і прадукцыйна працаўваць над сваей асьветай і школай, калі пачынальпікі беларускага меншасцёвага руху ў Літве самым найцясьнейшым чынам з'вяжуць сябе і сваю працу з працоўным людам, бо беларускае інтэлігэнцыі ў Літве зара' ніякога, ды і наагул — калі ствараць меншасцёвы рух толькі дзеля таго, каб абмяжавацца арганізацыяй беларускае інтэлігэнцыі і зусім праісці міма рабочых і сялян, дык тады ніяверта нічога і пачынаць, бо сіла беларускае меншасці будзе не ў інтэлігэнцыі, а ў сялянска-рабочніцкай масе і ў ступені яе съядомасці. Калі блюза беларускага рабочага і работніцы ды сярмяга селяніна будуць толькі выпадковымі і другаразраднымі гасцямі на беларускіх вечарынах і сходах — дык рух беларускі ў Літве ніколі не набудзе моць і шырыні. Калі-ж блюза і сярмяга будуць адчуваць сябе гаспадарамі ў „Беларускай Хаце“, калі яны будуць дзейнымі сябрамі арганізацыі і калі сучасныя кіраўнікі беларускага меншасці стануть на шлях еднанія з працоўнымі, дык беларусы ў Літве будуць мець усё, што ім па праву, як кождай нацыянальнай меншасці, належы.

Праца папярэдніх беларускіх арганізацый і ўстаноў у Коўне tym і была слабая, што яна ня выходзіла са сцен канцэйлерскі і габінэтаў і німаль зусім ня мела ніякага стыку з беларускім працоўным людам, што жыў і жыве ў Коўне. Гэта было найбольшай памылкай папярэдніх працаўнікоў, ня кажучы ўжо аб tym, што некаторыя паасобныя адзінкі з іх, вызнаючы ў тэорыі „каханьне да роднага народу“, у практицы з мала схаванаю пагардаю ставіліся да простага працоўнага люду і баяліся, ды і ня ўмелі, падысьці да яго бліжэй і шчыра працягнуць яму руку. І хоць тыхіх адзінак было ніякога і хоць яны не займалі камандуючага становішча ў беларускай працы, аднак іх настроі стваралі недапушчальную атмасферу наўкола беларускіх устаноў і ізалаўвалі гэтых ўстановы ад беларускіх мас.

Зара' беларуская праца павінна абапірацца ня толькі на высока-кваліфікаўаныя адзінкі, якая бы не была велічыня іхняе індывідуальнае вартасці, але, галоўным чынам, на шырокія працоўныя масы. Для працоўных мас і разам з імі павінны працаваць беларускія адраджэнцы.

## VII. Пэрспэктывы на будучыню.

Ці ёсьць патрэбныя абставіны і ўмовы для паспяховае беларускага адраджэнчае працы ў межах сучаснае Літвы? Ці ёсьць самая патрэба ў беларускай культурна-асьветнай працы на Літве? І ці варта рабіць выслікі для ўсвядамлення і арганізацыі беларускага меншасці ў Літоўскай Рэспубліцы ў сучасны момант?

На ўсе гэтыя пытаньні мы адказваєм рашуча і катэгарычна — так, ёсьць і патрэбна!

Існаванье беларускага жыхарства ў межах сучаснае Літвы ёсьць факт, якога ніхто не адкідае. Пытанье аб дакладнай лічбе беларусаў хай астаетца пакуль - што яшчэ спрэчным, але бяспрэчнае, што якою бы ні была лічба беларускага меншасці — яна мае свае нацыянальна-культурныя права і патрэбы, якія павінны быць задавальнёны. Канстытуцыя Эстонской Рэспублікі, напрыклад, прадугледжывае, што наяўнасць у Эсціі якой-колечы народнасці ў лічбе хая-ж-бы аднае тысячи чалавек ужо дае ей права на нацыяльна-культурную аўтаномію, на стварэнне сваіх асьветных устаноў і арганізацыю меншасцёвага прадстаўніцтва. Некалькі тысячай беларускага жыхарства ў Літве не павінны быць пакінуты на далейшае русіфікаўанье і палёнізацыю — яны павінны быць дадзены да агульнага беларускага адраджэнчага руху. Знача, тым самым, перад беларускімі арганізацыямі і нацыянальна-свядомымі адэінкамі ужо паўстае зусім рэальная ідэяная мэта, і ня трэба шкадаваць сіл і працы для яе паспяховага зьдзейснення.

Жывое беларускае слова, беларускія тэатральныя пастаўнікі, беларуская песеньня, кніга і школа, — зробяць сваю працу і павернуць і замацуюць за беларускім народам тых, каго ён пачаў ужо губляць у Літве. З гэтага пункту гледжаньня кірунак працы, узяты „Беларускім Культурна-Асьветным Т-вам у Літве“ — зусім правідловы. Патрэбна толькі, з аднаго боку, каб тэмпы ягонае працы былі ведзены з належнай энэргіяй і напружанасцю, а з другога боку, каб Літоўская дзяржава прыйшла Т-ву на дапамогу.

Тут з вялікаю прыемнасцю, адмячаемо мы той факт, што сярод літоўскага грамадзтва таксама заўважаецца ўжо, быццам, нейкае жаданье пайсьці беларусам на спатканьне і дапамогу. Так: у часопісу „Musu Vilnius“ зьявіўся ўжо шэраг зацемак аб жыццю беларусаў у Віленшчыне, а таксама і больш шырокія стацьці гр. Выганды, якія атрымалі ўжо спрыяючы водгук і ў беларускай прэсе, як у

Латвіі так і за-межамі\*); вядомы літоўскі вучоны і палітычны дзеяч праф. Мікола Біржышка ў сваіх лекцыях заклікае да актыўнае дапамогі беларусам Заходнія Беларусі і кажа, што без беларусаў канчаткова вырашыць пытаньне аб Вільні літвіны ня змогуць; публіцыста Д. Пусгудзіс толькі ў сапрацаўніцтве з беларусамі і украінцамі бачыць магчымасць даць адпор захватніцкім імкненням Польшчы. Усё гэта даводзе аб нейкім зруху ў бок беларусаў сярод ідэйных павадыроў літоўскае грамадзкасці. Самае-ж галоўнае зара'— гэта тое, што ўжо і шырокія інтэлігэнція і народныя літоўскія масы начынаюць разумець патрэбу шчыльнага літоўска-беларускага сапрацаўніцтва, начынаюць разумець, што беларусы, ня гледзячы на іх сучасную нібы-та слабасць і расцяярушанасть, зьяўляюцца надзвычайна важнай сілай і адзіным, запраўды надзейным хаўрусьнікам у агульным змаганьні з польскім імпэрыялізмам. Гарачае прыймо, якое бачылі беларусы пад час эксперыменту ў Зарасай, зьяўляеца найлепшым доказам таго, што ідэя беларуска-літоўскага сяброўства начынае патроху прывівацца і ў масах.

Як бачым, літоўская грамадзкая думка, калі гавора аб беларуска-літоўскім сапрацаўніцтве, дык разумее яго ва ўсей шырыне і адразу выносіць яго за межы сучаснае Літоўскае дзяржавы. Гэта зусім зразумела. І хаяц сёнека, з беларускага боку, ідзе гутарка толькі аб арганізацыі беларускае меншасці ў межах сучаснае Літвы і ў гэтым напрамку сканцэнтраваны зара' высілкі і праца беларускага грамадзтва, што аб'еднываеца патроху каля „Беларускага Культурна-Асьветнага Т-ва ў Літве“, аднак мы лічым магчымым і патрэбным сказаць дзе-колькі слоў і аб больш шырокім маштабе беларуска-літоўскага сапрацаўніцтва. При гэтым трэба, зразумела, зазначыць, што гэтае больш шырокое сапрацаўніцтва не зьяўляеца ўжо кампэтэнцыяй памянненага „Беларускага Культурна-Асьветнага Т-ва“, а для яго правядзеньня ў жыцьцё трэба будзе шукаць іншых шляхаў і арганізацый.

Адкуль ідуць гэтыя гутаркі аб больш шырокім літоўска-беларуска-украінскім сапрацаўніцтве? Дзе іх прычына і крыніца? — Справа ў тым, што калі Польшча ў 1919-21 гадох захапіла беларускія і украінскія аштары ды частку зямель, заселеных літвінамі, дык дзе-хто спадзяваўся, што з Польшчай „магчыма будзе дагутарыцца“, што усё „разъвяжацца само-сабой“, а не—дык за беларусаў, украінцаў і літвіноў застуپніца вялікая дзяржавы. Аднак, ішоў год за годам. Сучасная Польшча выявіла свой твар, і пачаліся расправы і надужыцця над акупаванымі народамі, а ніхто і не падумаў за

\*.) Глядзі: 1) газету „Думка Беларуса“, Даўгінск, 15. VIII. 1932 г., № 3 — „Што кажуць і пішуць аб беларусох?“; 2) газету „Беларуская Трыбуна“, Чыкаго, 14. X. 1931 г., № 9 — „Літвец к беларусам“ і № 10, 15. III. 1932 г. — „Беларус к літоўцам“; 3) штотысячнік „Беларуская Школа ў Латвії“, Рыга, 1932 г. №№ 1 (11), 2 (12) і 3 (13) — „Беларусы ў Літве“ і № 4 (14) — „Да беларуска-літоўскіх адносін“; 4) газету „Беларускі звон“, Вільня, 23. VII. 1922 г., № 21 (46) — „Беларусы ў Літве. Беларуское школыніцтва“.

іх заступіцца. І вось надзеі на тое, што хтосьці з боку, Ліга Наций, ці Гаагскі Міжнародовы Трыбунал, у парадку міжнароднага права і справядлівасці, аддасьць беларусам уладу ў Заходній Беларусі, украінцам у Галічыне і Валыні, а літвіном кавалак Віленшчыны,—разъвеяліся без астачы ў самых аптымістычных і ідэялістычных галовах. Для ўсіх трох народаў зусім ясна стала, што толькі шляхам нацыянальна - культурнае працы і соцыяльна - грамадзкага змаганьня ў гэтых краінах змогуць беларусы, літвіны і украінцы перамагчы акупанцкую навалу. Зара' беларусы, як і украінцы, упарты змагаюцца. Аднак, для паспяховага змаганьня патрэбны забясьпечаны тыл, які даваў бы магчымасць адпачынку і падрыхтоўкі да новае барацьбы, інакш паасобныя адзінкі гінуць у бязупынным змаганьні, або змушаны здавацца на міласць пераможцаў. І беларусы шукаюць гэтага забясьпеченага тылу ўсюль, дзе толькі магчыма.

Калі-б у межах сучаснае Літвы беларусы знайшлі надзейны прытулак ад рэпрэсій акупанцкае ўлады, калі-б беларуская моладзь мела магчымасць праз Літву здабываць сябе асьвету і панаўніць кадры съядомае беларускае інтэлігэнцыі, калі-б у Коўне, ці Зарасаю, стварыўся новы беларускі культурна-асьветны і выдавецкі цэнтр, ды калі-б Заходняя Беларусь наагул больш рэальна адчула зацікаўленасць і клопаты аб ёй з літоўската боку, — гэта дало-б літвіном не толькі прыхільнасць і прыязнь з беларускага боку, але і стварыла бы запраўдны грунт для больш широкага і пляновага беларуска-літоўскага сапрацаўніцтва.

Вяртаючыся да беларускае меншасцёвае справы ў Літве, трэба вызнаць, што яна мае перад сабой добрыя пэрспэктывы, што асновы яе самаарганізацыі ўжо закладзены і закладзены добра і што літоўскае грамадзтва пачынае ўжо нанова выяўляць да беларусаў сваю зацікаўленасць і прыхільнасць. Калі і надалей нішто не сапсце распачатае справы, дык беларусы хутка змогуць пабачыць у Літве беларускую нацыянальна - культурную аўтаномію зьдзейсненым фактам.


Мы шчыра жадаем, каб гэта адбылося як мага хутчэй.

**К. Езавітаў.**

Рыга. 10 жніўня 1932 году.

### Зъмест.

- I. Лічба беларусаў у сучаснай Літве.
- II. Наўтычна-праўны стан беларусаў у Літве.
- III. Асьвета беларусаў у Літве ў сучасны момант.
- IV. Ші вялася ў Літве да 1932 году беларуская грамадзкая праца?
- V. Першыя крокі на шляху да аўтэнтычнай беларускае меншасці ў Літве.
- VI. Трэба ўсыцерагчыся ад паўтораньня памылак мінулага.
- VII. Пэрспэктывы на будучыню.



294

294

10\*

зел.

А

Бел. 2005



80000004168407